



КАМУ ЯШЧЭ
МЯСТЭЧКА
Ў ІТ?

ЧЫРВОНКА

АТРЫМАЦЬ СМС
АД...
ВОЎКА

ЧЫРВОНКА



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

13

ЧЭРВЕНА 2019 г.

ЧАЦВЕР

№ 109 (28976)

НА ПАДВОРКУ ПРЫБЫЛО!



На падворку паштальёна вёскі Бытча Людмілы СТАІН адбылося чарговае папаўненне — нарадзілася цялятка. І, вядома, у першую чаргу гаспадыня клапаціцца пра гэтае «немаўлятка». Цяпер статак рагуль на бытчанскім двары налічвае ажно чатыры галавы, акрамя іх — конік, парсючкі, гусі, куры. Цяпер гарачая пара, трэба нарыхтоўваць сена, таму працы ў гаспадароў непачаты край!

Людміла Міхайлаўна пяць гадоў носіць пошту ў Старабары-саўскім паштовым аддзяленні, любіць сваю работу, хутка і з настроям забяспечвае сваіх аднавяскоўцаў перыёдыкай, пісьмамі, пераводамі. І ў той жа час увішняя жанчына з'яўляецца прыкладам працалюбства, клапацівай матуляй і жонкай.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

«НАША ЗАДАЧА — ЗРАБІЦЬ СВЯТА»

Спецыялісты Дырэкцыі ІІ Еўрапейскіх гульняў расказалі, як пройдуць медальныя цырымоніі і што чакае беларусаў і гасцей у фан-зонах краіны. Буйны спартыўны турнір — гэта заўсёды не толькі спорт, але і яскравае шоу, свята, якое пачынаецца на цырымоніі адкрыцця і працягваецца ўсе астатнія дні. Беларускія арганізатары выйшлі на фінішную прамую ў падрыхтоўцы да Еўрапейскіх гульняў.

СТАР. 15



АНЁЛ-АХОЎНІК ДЛЯ КАЦІ...

Як у Магілёве спрабуюць вырашыць
праблему з бадзяжнымі жывёламі

Пушыстая трохкаляровая кошка з'явілася каля нашага шматпавярховіка невядома адкуль. Пяшчотная і даверлівая, яна зусім не баялася людзей. І прыгажуня была рэдкая. Некаторыя нават абяцалі забраць яе дамоў — і аднойчы забралі. А на наступны дзень яна зноў сядзела каля нашага пад'езда. Яе прыгожая мордачка была ўся змятая, з рота капала кроў, адно вока наогул не адплюшчвалася. Хутка высветлілася, што аўчарка патэнцыйных гаспадароў не прыняла кошку ў «сям'ю», а людзі не палічылі патрэбным ратаваць знявечаную істоту. Небарака сапраўды здавалася безнадзейнай — адным словам, паміралі.

ІМЯ СПРАЦАВАЛА

Не хвалюйцеся, Каця жывая. Каця — гэта імя кошкі. А яшчэ яе анёла-ахоўніка — валанцёра Кацярыны. У магілёўскае таварыства абароны жывёл «Добрае сэрца» я тады патэлефанавала хутчэй ад бездапаможнасці. На сігнал прыбегла дзяўчына, пасадзіла гаротніцу ў пераноску і папярэдзіла: шукайце вашай падапечнай гаспадары. Потым Каця дасылала ў «Вайберы» справаздачы, а я баялася іх глядзець. Перабітаваная кошка з нейкімі трубочкамі здавалася мне яшчэ больш безнадзейнай. Але дзяўчына падбадзёрвала. І сапраўды, праз некалькі тыдняў мурлыку было ўжо не пазнаць.

СТАР. 4



КОРАТКА

• На адну арэндную кватэру ў Мінску паступае каля 200 заявак.

• Тэмпературны рэкорд 82-гадовай даўніны пабіты ў Мінску 11 чэрвеня.



• VII Міжрэгіянальнае свята «Зялёныя Святкі» пройдзе 16 чэрвеня на крыніцах Байкава Чавускага раёна.

• Футбалісты нацыянальнай зборнай пацярпелі чацвёртае паражэнне ў кваліфікацыі Еўра-2020, саступіўшы ў Барысаве камандзе Паўночнай Ірландыі з лікам 0:1

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008



Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – НЕ ПАШКАДУЕЦЕ!